

**Н**ават знакамітая зямлячка Яўгенія Янішчыц прысвяіла верш нашай вёсцы. У ім ёсьць цудоўныя, праўдзівыя на той час слова: “Дзівецца зямляк з-за мора/ на незвычайны у вёсцы план/ дзе ў кожнай хаце па шасцёра /малых і шустрых сінічан”.

А што за назва такая – Сінін, што яна абазначае?

Аднойчы трапіла мне на вочы цікавая інфармацыя: “Сінін. Деревня известна с начала XVI века, когда становится собственностью подскарбия пинского Степана Дмитриевича, получившего свои владения при пинском князе Фёдоре. Его имения унаследовал сын Фёдор Кривецкий. В XIX веке Сінін – собственность Пусловских”.

Толькі паходжанне назвы вёскі, на жаль, там не ўпаміналася і засталося нераскрытым. Гэтая скупая інфармацыя падштурхнула да далейших пошуку...

**Архіўныя звесткі:** “Сінін – вёска ў Мерчицкім с/с, за 14 км знаходзіцца ў Паўночным Захадзе ад Пінска... 41 гаспадарка, 80 жыхароў (2005). На пачатку XVI ст. урочища ў Пінскім княстве. Пінскі князь Ф.І. Яраслававіч даў тут дварычча “на Сініне” слuze Фёдару Кривецкаму. У 1523 г. наданне падцвердзіў кароль Жыгімонт I Стары. У канцы XVI ст. шляхецкая ўласнасць з землямі Ф. Кривецкага, І. Половіца, Дз. Заракі. Пазней – уласнасць пінскіх езуітаў. Пасля 2-га падзелу Рэчы Паспалітай (1793 г.) у складзе Рас. імперыі. У 1921 – 1939 гг. у складзе Польшчы. З 1939 г. у БССР у Пінскім павеце Пінскай вобл., з 12.10.1940 г. у Масевіцкім с/с, 84 двары, 325 жыхароў. У Вял. Айч. вайну з ліп. 1941 г. да ліп. 1944 г. акупіравана ням.-фашистскімі, якія знищылі 1 двор і загубілі 4 жыхары”.

У кнізе “Памяць” знайшла прозвішчы людзей, якія сталі ахвярамі вайны: “Валодзька Карней Андрэевіч,

да іх, усеўся ля хаты чакаць прыходу карнікаў. Чакаць доўга не прыйшлося: гулкі роў матацыклаў аў явиў аў з’яўленні эсэсаўцаў. Тыя ж, знайшоўшы ў паселішчы толькі адзінага нашага дзеда, прыпыніліся, залямантавалі: “Партызан! Расстраляйт!” Дзед, узняўшы ўгору руку, нібы парламенцёр, без страху падыйшоў да карнікаў. Ен азвайўся да іх па-немецку, што незвычайна тых здзівіла. Але фашисты, развярнуўшы свае матацыклеты, з’ехалі, не учыніўшы вёсцы анікай шкоды.

**Архіўныя звесткі:** “З 1954 г. Сінін у складзе Бэрзускай вобласці Жабыцкага раёну”. На пачатку 50-х гадоў на тэрыторыі Масявіцкага сельскага Савета з блізка размешчаных чатырох вёсак (Бастычы, Сінін, Лісячычы, Масявічы) быў арганізаваны калгас імя Дзяржынскага.

коўцамі “інтэлігэнцыяй”. Мужчыны працавалі ў лесе, разбуранныя вайной сёлы патрэбна было адраджаць. Для гэтай мэты сплаўлялі дрэвы на продаж і на свае патрэбы, а ляснічым працаваў сінінец Аляксей Гаўрылавіч Вершыловіч. У адноўленую вёску правялі электрычнасць, радыё. З’яўліся і новыя спецыяльнасці. Збудавалі кузню і кавальскі здольнасці раскрыў Міхаіл Васільевіч Назарук. Адчыніўся магазін, яго загадчыцай стала Ганна Міхайлаўна Вершыловіч, дачка кавала. Паштаркай таксама працавала сінінка Соф’я Сяргеевна Павелка. Вёсты спатрэблілася і млячарня – насельніцтва здавала лішкі малака дзяржаве. Узначаліў першапачатковы прыём малака Фёдар Дзям’янавіч Лазіцкі, які быў яшчэ неблагам шаўцом і рамонтнікам абутку... Толькі пры значным паляпшэнні дабрабыту

У тых гады калгас працаваў на абліягчэнне гаспадыням закупіць газавыя пліты, і ён узяў на сябе паслугу пастаўляць прыродны газ працан у балонах, якія запраўляюць у “Пінскмежрайгаз”. З гэтай мэтай праводзіцца нумерацыя хат і назвы вуліц. Да месца варта прыпомніць і туго акаличнасць, што гэта не першая палёгка насељніцтву. У многіх жыхароў апрач радыё ўжо былі прыладныя машины, тэлевізоры, нават радыёёлы. Тэлефоны таксама сталі праводзіць. У першую чаргу імі забяспечылі адміністрацию калгаса і людзей адказных спецыяльнасцей. Адзіны на ўсю вёску тэлефон трапіў і да нас. Яго ўстановіў Паўлу Фёдаравічу Павелку, які тады працаваў брыгадзірам. Завяршылася правадная тэлефанізацыя ў 2005 – 2007 гг. Але вёска ўсё роўна прыходзіла ў заняпад.

Моладзі не засталося, але з’ехаўшы, многі землякі пакінулі пра сябе добрыя ўспаміны, бо аказаліся годнымі ды адказнымі да працы на новым месцы. Прабіла сабе дарогу ў жыцці і наша зямлячка Раіса Сяяпанайна Грыбовіч, актрыса Віцебскага драмтэатра. Сама была сведкам, як гледачы ішлі не на спектакль, а на стаўшае папулярным прозвішча Грыбовіч, каб толькі яшчэ раз з захапленнем натаціца яе прыроджаным артыстызмам. Нам, сінінцам, гэта – гонар!

**Архіўныя звесткі:** “У 2000 годзе налічваеца 61 двор, 99 жыхароў. З 2009 года вёска ўвайшла ў склад і знаходзіцца да гэтага часу ў ААТ “Ставоцкае”.

У выніку чарговага аўяднання гаспадараў частка ферм закрылася, жывёлу звеслі на комплексы. Мясцовыя людзі працаздольнага ўзросту засталіся без працы, што і падштурхнула да ад’езду яшчэ чатыры сям’і. У вёсцы застаюцца дажываць свой век старожылы. На памяць прыходзяць апошнія радкі Яўгеніі Янішчыц, якія яна дапісвае верш “Сінін”: /Не прывядзі разбіць мне сушы/ об імені твою Сінін/. Як



## КРОПКА НА КАРЦЕ



вайны: “Валодзька Карней Андрэевіч, нар. у 1905 г., загініў у 1941 г.; Валодзька Мікалай Андрэевіч, нар. у 1909 г., расстряляны ў 1941 г.; Валодзька Фёдар Андрэевіч, нар. у 1903 г., расстряляны ў 1943 г.; Гайдук Мікалай Уладзіміравіч, нар. у 1902 г., загініў у 1945 г. пад Варшавай”.

У другой калонцы такі запіс: “Кандрашовіч Рыгор Антонавіч, нар. у 1924 г., радавы, вярнуўся пераможцам, медаль “За баявыя заслугі”.

Знаходзячыся пад упłyvам знайдзеных дадзеных, я ўспомніла, як наш бацька не аднойчы нам, малым, расказваў пра свайго бацьку, а нашага дзеда Дзям’яна, які ўратаваў вёску ад знішчэння.

У невялічкай хатцы дзеда Дзям’яна ў гады вайны кватараў вёску нямецкі камандзір. Ён узнічальнічаў роту салдат, што па загаду нямецкага камандавання стаялі на пастое ў вёсцы. Праўда, імя яго наш бацька з-за сваіх малых год не памятаў. Дык вось, наш дзед ведаў нямецкую мову з часоў Першай светнай вайны. Тады праз Сінін праходзіла лінія фронта, немцы акопваліся, будавалі бліндажы. Жыхароў высыпалі на паселішча ў Германію, а іхнія хаты разбуровалі, вымошчвалі дрэвам акопы. Так многія сінінцы прымушана праўжылі ў Германіі амаль не два гады. Зразумела, што і нямецкую мову вывучылі на практицы, таму падчас Вялікай Айчыннай вайны веды давалі добрую палётку ў зносінах з няпрощанымі гасцямі. А паколькі дзед быў чалавекам памяркоўным і разумным, то паміж немцамі і дзедавай сям’ёй усталяваліся цярпімія адносіны. Аднойчы немец спешна паведаміў дзеду, што яны па загаду з’яджаюць на фронт, а ў хуткім часе ў вёсцы з’явіца атрад карнікаў, якім дадзена каманда знішчыць паселішча разам з жыхарамі. Той як мага хутчай распакою здзіў навіну. Людзі пахаваліся хто куды. Дзед, адправіўшы сям’ю ў зямлянку і не зважаючы на мальбу бабулі далучыцца

Сінін... Мая малая радзіма... Дарагі сэрцу куточак... “Сінін-сінічка..., вёсачка-крынічка...” – рыфмую я верш, прысвечаны роднай вёсцы. “Што крынічка, зразумела, гэта ж вытокі, а чаго сінічка?” – запытаетесь вы. Адкажу: ужываю самыя найласкавейшыя словаў-эпіты, якімі хочацца называць вёсачку – калыску свайго дзяцінства. Там, у час майго маленства, яна ад ранку да заходу сонца, дапаўняючы птушыны грай, гудзела-гаманіла дзіцячымі галасамі.

У тыя гады ў вёсцы адкрываецца і пачатковая беларускамоўная школа для першых-чацвертых класаў. Першай настаўніцай сінінчан працуе прыезджая дзячынина, а пазней яе жыхарка – Яўгенія Малахаўна Валодзька, якая на ўсё жыццё засталася самым паважаным чалавекам сярод насельніцтва.

З канца 50-га – пачатку 60-г, калі адбыўся ўсплеск нараджальнасці, большасці дзячынікі давалі імя Галіна. А вось сярод прозвішч пераважвала Валодзька, потым – Вершыловіч і Грыбовіч.

**Архіўныя звесткі:** “З 1957 г. вёска лічыцца ў Лагішынскім р-не. З 1962 г. у Пінскім раёне, 280 жыхароў. З 16.04.1973 г. у Мерчыцкім с/с”.

Вялісі рэгіянальныя пераназвы, мяняліся і каардынаты калгаса: з пачатку 60-х – гэта ўжо “Бальшавік”, да якога далучаецца калгас імя Дзяржынскага, у Сініне налічваеца 80 двароў, 280 жыхароў. Старшынёй гаспадаркі ў 1962 годзе прызначаюць прысланага на працу і жыхарства ў Сінін Пятра Міхайлавіча Шклянко, агранома па адукацыі. У намеснікі той бярэ Паўла Карніевіча Валодзько, які да гэтага працаваў за гадчыкам хаты-чытальні вёсکі Масявічы. У той час разгортваецца будоўля ферм, размеркаваная па зручнасці на тры вёскі: Сінін – Лісіцічы – Масявічы. І брыгадзірам гаспадаркі, брыгады № 1 з гучнай называй “Цэнтр(о)”, назначаюць зноў жа сінінца – Мікалая Паўлавіча Калеснікава. Так у вёсцы пачалі вызначацца людзі кіруючых професій, з павагай кліканых аднавяс-

жыцця вёска далей, на жаль, не разрасталася. Калгас на дзясяткі гадоў па паказчыках цвёрда заняў месца сярэдняка. Вялікіх заробкаў не было. Малапамалу з вёскі пачала з’яджаць моладзь. Сінінцы знайшли сябе на новабудоўлях, фабрыках, заводах. Вывучыліся на спецыялістаў банка, пошты, медработнікаў, настаўнікаў.

А вось Якаў Іванавіч Вершыловіч, які з 1972 года ўладкаваўся на Пінскі мясакамбінат, праівіў якасці кемлівага гаспадарніка, праішоў прафесійны рост ад майстра цэха да галоўнага інжынера, а з 1983 г. па 1996 г. – ён ужо дырэктар камбіната.

**Архіўныя звесткі:** “У 1970 г. 237 жыхароў у складзе саўгаса “Палескі”. З 16.4.1973 г. у Мерчыцкім с/с”.

Гаспадарка зноў пераносіць змены. Калгас “Бальшавік” у пачатку 70-х далаучас да сябе юніцэ адзін суседні калгас, імя Кірава перайменоўваецца ў саўгас “Палескі”. У адзін сельсавет і адзін саўгас аб’яднаны восем вёсак. Толькі чакаемага адчуvalьнага росту па збору валавай прадукцыі ды павелічэння паказчыкаў і продажу дзяржаве лішкай у гаспадарцы не адбылося.

**Архіўныя звесткі:** “З канца 80-х гадоў у вёсцы налічвалася 73 гаспадаркі і 186 чалавек”.

1987 год. Калгас “Палескі” для замацавання рабочай сілы на вёсцы ўводзіць у эксплуатацыю пяць дамоў у Сініне. Адзін – на дзве кватэрэ – будаваўся на гадоў дзесяць раней.

А нам, сінінкам, успамінаеца, як напрыканцы 1970 гадоў працавала шафёрам бензавоза дзячынина – Валянціна Сцяпанаўна Галоўка.

сэрца/ аб німату тваю, Сінін!/. Як прадбачыла... /Вёсачка страчеа. Сірацінкі-хаты/ Аканцай скрушуна рыняць/. Грудзі працінае боль туты, зачыты. /Бо хайнікам некага чакаю/. /Слеўная калыска, вёсачка-крынічка/, Усё чуваць мне продкаў галасы/. /Думкаю наўчешнай пра цябе, сінічка/, У майм ты сэрцы назаўжды. Гэта радкі майго вершу-болю.

**Архіўныя звесткі:** “На 01.01.2014 г. у вёсцы Сінін налічваеца 24 гаспадаркі і 46 жыхароў, 18 мужчын, 28 жанчын”.

Даўно ў вёску прыезджае аўталаўка. А з навін найбольш пра тое, што чарговы жыхар назаўжды пайшоў у лепшы свет.

Але ж не ўсё так змрочна. Вёска прыціхает толькі на зіму. Улетку яна ажывае хай сабе ў малой колькасці, але дзіцячымі галасамі. Тая моладзь 50 – 60 гадоў, якая з’яджала ў пошуках лепшай долі, стаўши пенсіянерамі, вяргаецца на бацькаўшчыну. Саджаюць агароды, выссіваюць кветкі, рамантуюць дахі, мяняюць вокны, нават праvodзяць ваду ў памяшканне – адным словам, прыдаюць жыццю вёсны выгляд. Ніводнай запусцелай сядзібы.

Асобным, добрым словам хочацца сказаць пра ўнука першай настаўніцы сінінчан – Вадзіма Сяргеевіча Дарашэнка. Ён, былы начальнік АіБТ Гі-праводрас ААТ “Палесце”, не змог ды і не пажадаў пераадолець цягу да зямлі, прывітую дзедам і бацькам. Зараз ён гаспадарнік на дзедавым, і не толькі, зямельным надзеле. Займаеца вырошчваннем буйкоў. Укладае ў патрэбную справу веды, сілы, старажынне. Ён, як першы веснік паваротных змен, бо гледзячы на гэтага рупліўца, якому зараз 38 гадоў, нараджжаеца ў сэрцы надзея на вяртанне і другіх неабыкавых людзей, якія падтрымаюць адраджэнне сяла.

**Галіна ЛАЗІЦКАЯ,**  
член клуба літаратарапаў “Пінчукі”,  
Пінскі раён